

СМЕРЦЬ НЯМЕЦКІМ АКУПАНТАМ!

Бібліотека
АН БССР

БОЛЬШЭВІЦКАЯ ТРЫБУНА

Орган Барысаўскага Гарнізона і Райкома КП(б)Б

№ 10

Пятніца,

3 ВЕРАСНЯ 1943 г.

Прочытай і перадай другому.

БРАТЫ і СЕСТРЫ!
РЫХТУЙЦЕСЯ ДА СУСТРЭЧЫ
НАШАИ РОДНАЙ НЕПЕРА-
МОЖНАИ ЧЫРВОНАИ АРМІІ.
ДА ПАМАГАЙЦЕ ПАРТЫЗА-
НАМ РАСЧЫНЧАЦЬ ШЛЯХ
НАШЫМ НАСТУПАЮЧЫМ
ВОЙСКАМ. ГДЕ ПРАКЛЯТУЮ
НЕМЧУРУ!

Вярхоўны Галоўнакамандуючы Маршал Советскага Саюза таварыш Сталін адзначае новыя поспехі савецкіх войск

Масква салютавала вызваліцелям Таганрога, Ельні, Рыльска, Глухава і Сумы

Вярхоўны Галоўнакамандуючы Маршал Советскага Саюза таварыш Сталін у сваім загадзе на імя генерал-палкоўніка Талбухіна ад 30 жніўня гэтага года адзначае:

Войскі Паўдненага фронта ў выніку жорсткіх баёў разгромілі таганрогскую группу немцаў і 30 жніўня аўладалі горадам Таганрог. Гэта новая перамога, атрыманая нашымі войскамі на поўдні, дасягнута ў выніку манеўра конніцы і механизаваных злучэнняў, якія прарваліся ў тыл варожых войск. У выніку праведзенай аперацыі нашы войскі поўнасцю вызвалілі Растоўскую область ад нямецкіх захопнікаў.

У баях за вызваленіе Растоўской области і горада Таганрога вызначыліся кубанскія казакі-кавалерысты гвардыі генерал-лейтэнанта Кірычанке, танкісты-сталінградцы гвардыі генерал-лейтэнанта танкавых войск Танасчышына, войскі генерал-лейтэнанта Цветаева, генерал-лейтэнанта Захарава, генерал-лейтэнанта Герасіменка, генерал-лейтэнанта Хоменка і лётчыкі генерал-лейтэнанта авіяцыі Хрукіна.

У гонар перамогі над Таганрогам 30 жніўня, у 19 гадзін 30 хвілін, сталіца нашай Радзімы Москва салютавала нашым доблесным войскам, вызваліўшым Растоўскую область і горад Таганрог, — 12-цю артылерыйскімі залпамі з 124-х гармат.

У згадзе ад 31 жніўня на імя генерала арміі Сакалоўскага таварыш Сталін адзначае:

Войскі Заходняга фронта на дніх прарвалі вельмі ўмацаваную паласу абароны праціўніка і, развіваючы наступленне на Смаленскім напрамку 30 жніўня гулкі аператуна

важным вялікім вузлом дарог і важным апорным пунктам абароны Смаленскага напрамку горадам Ельня.

У баях над горадам Ельня вызначыліся войскі: гвардыі танкавых войск генерал-маёра Бурдзейнага, войскі генерал-лейтэнанта Гордага, войскі генерал-маёра Крылова, войскі генерал-лейтэнанта Трубікава, лётчыкі маршала авіяцыі Галаванава, лётчыкі генерал-лейтэнанта Громава.

Ад імя Радзімы наша сталіца Москва 31 жніўня салютавала нашым доблесным войскам 12-цю артылерыйскімі залпамі з 124-х гармат.

У згадзе ад 31 жніўня таварыш Сталін адзначае поспехі войск Цэнтральнага фронта, якія таксама прарвалі вельмі ўмацаваную паласу абароны праціўніка ў раёне Сеўска працяжэннем па фронту ў 100 кілометраў і, імкліва, развіваючы наступленне, прасунуліся ўперад да 60 кілометраў і занялі горады Глухіў і Рыльск.

Войскам Заходняга фронта Москва таксама салютавала.

У згадзе таварыша Сталіна ад 2 верасня гаворыцца, што войскі Варонежскага фронта 2 верасня з боем аўладалі важным абласным цэнтрам Украіны — Сумы. У баях за вызваленіе горада Сумы вызначыліся войскі генерал-лейтэнанта Чыбісава і асабліва: 342-я стралковая дывізія палкоўніка Зубарава, 162-я стралковая дывізія генерал-маёра Мельнікава, 232-я стралковая дывізія генерал-маёра Уліціна.

2 верасня, у 20 гадзін, Москва салютавала доблесным войскам, вызваліўшым Сумы, 12-ю артылерыйскімі залпамі з 124-х гармат.

Вярхоўны Галоўнакамандуючы аўдыю падзялі ўсім войскам, якія ўдзельнічалі і вызначыліся ў баях за вызваленіе ўпамянутых гарадоў ад нямецкіх захопнікаў. Некаторым дывізіям прыспесны наіменаванні „таганрэгія“, „ельянскі“, „сумскі“.

Загады любімага Правадыра аб поспехах савецкіх войск глубока гадаюць і натхняюць всінаў Чырвонай Арміі, партызан і пэтісанак і ўсіх савецкіх людзей па новыя баявыя спрады ў імя вызвалення нашай дарагай Радзімы ад неіхніх акупантаў.

Гераічна! Чырвоная Армія з кожным днём павялічвае свае баявыя посехі. Войскі Варонежскага фронта, заняўшы Сумы, узялі яшчэ 130 насяленных пунктаў, у тым ліку горад Краслаў, раённы цэнтры Янпольск, Карапёва, Глушкова. Курская область ужо поўнасцю ачишчана ад Гітлераўскіх мяшотнікаў. У Данбасе нашы войскі 2 верасня занялі горады Лісічанскае, Варашылаўск, Чысцякова, Будзёнаўка, Нова Данбаскае, раённыя цэнтры і насяленныя пункты Лорікава, Пятроўскае, Красны Кут. На Смаленскім напрамку нашы войскі прасунуліся ўперад ад 6 да 10 кілометраў і занялі яшчэ звыш 100 насяленых пунктаў.

Ворог адступае.

Прыбліжаецца той дэнь, калі і наша родная Беларусь зноў стане савецкай.

Слава нашай непераможнай Чырвонай Арміі!

Слава вялікаму Сталіну!

ВЯЛІКІЯ ПОСПЕХІ НАШЫХ ВОЙСК

Войскі Паўдзённага фронта, вызвалішы ся німецкіх захопнікаў горад Гомель і яшчэ 150 насялёных пунктаў, закончылі ліквідацыю рэштакіў німецкіх войск, якія знаходзіліся ў акуружэнні.

Войскі Захоўнага фронта, узяўшы горад Мінск і яшчэ 170 насялёных пунктаў на смаленскім напрамку, працягваюць паспяховас наступленне.

Войскі Цэнтральнага фронта, узяўшы горады Рыльск, Глухаў і яшчэ 200 насялённых пунктаў, працягваюць наступленне з вялікім поспехам. Лінія абароне праціўніка на гэтым участку прарвана па фронту ў 106 кілометраў.

Пад ударамі Чырвонай Арміі вораг вісселізарыя страціў ў жывой сіле і тэхніцы. Напрыклад, толькі за адзін дзень баёў пад Мінскам нашы войскі знішчылі не менш 5.000 німецкіх салдат і афіцэраў, 56 танкаў, 10 гармат і больш 300 аўтамашын. Паўднёва-захоўніца Сеўска толькі часцяком энскага злунія на працягу аднаго дні знішчала звыш 3.000 г.тасраўцаў, 28 танкаў, 7 самаходных гармат і некалькі розных складаў.

ПРЫВІТАЛЬНАЯ РАДЫЁГРАМА ПАДПАЛКОУНІКУ РАДЗІОНУВУ АД ЦК КП(б) і Штаба Партызанскага руху

Камандзір часдэй „народнікаў“, першшоўных на бок партызан, падпалкоўнік Радзіонаву атрымаў наступную радыёграму:

„МОЛНІЯ
Радзіонаву“

Вітаем пераход на бок партызан для актыўных дзеянняў супроць німецкіх акупантатаў.

Зацвярджаем наименаванне брыгады „1-я Актыфашистычная“. Зацвярджаем Вас камандзірам брыгады.

Сакратар ЦК КП(б) Беларусі Начальнік Цэнтральнага Штаба Партызанскага руху генерал-лейтэнант

ПАНАМАРЭНКА“.

20.8.43 г.

ВЫПАДАК У РАЗВЕДЦЫ

Партызаны сядзелі наля агні. Да іх падышлі камандзір атрада Рыгор, разведчык Алесь і адзін навічок гадоў сарака, у сялянскай волатцы.

— А дзе-ж наш Мікола? — запыталаў малады бландын у камандзіра.

— З Міколам здарылася незвычайнае, — адказаў камандзір і сеў сярод байдоў.

— А што? Раскажыце, калі ласка, — паспісаліся з усіх бакуў просьбы.

— Ну, як вімвідома, — пачаў камандзір, — Мікола і Алесь былі пасланы ў разведку. Яны павінны былі прасачыць за ружам праціўніка па дарозе. Хлопцы прасядзелі ля дарогі некоторы час, а затым Алесь адправіўся да мяне з дамінаніем, а Мікола застаўся паглядаць. Пакуль Алесь ішоў да мяне, там здарыўся такі выпадак. На дарозе паказалася німецкая легкавая машина. Мікола прадпалахнуў, што едуць афіцэры і парашыў напасці на іх. Калі машина падышла, Мікола кінуў адну, потым другую гранаты. Машина ўздрыгнула і астановілася. Мікола падбег і бачыць: барахтаоцца ў ёй трох францаў.

— А ну, немчура, здавайся ў палон! — пракричаў ён. З машины раздаўся страл.

— І што, забілі? — ўстрывожана запыталаў самі старэйшы на гадзін партызан дзед Максім.

— Не: франц прамахнуўся. Стары лёгка ўздыхнуў.

— Далей было так: разлангушыцца Мікола растраціў усю абойму патронаў — двах забіў, а трэці франц кінуўся ў цякаць. Мікола пагнаўся за ім. Франц адстrelъваўся пакуль былі патроны, а потым кінуў пісталет. Мікола нахаду падхваціў пісталет і дагнаў франца. Той хацеў нанесці ўдар партызану кінжалам, але Мікола адразу злавіў яго руку. У ярай схватцы яны абодва паваліліся на зямлю і працягвалі смяртэльнную барацьбу. У гэтых час па дарозе ішоў мясцовы селянін і якраз трапіў на гэтую схватку. Мікола пазнаў яго адным поглядам: гэта быў чалавек, якога совецкая ўлада судзіла за адну спрэву. Пад суд адгаваў яго старшиней калгаса: Мікола, які працаваў тады

— Вось гэта выпадак, — пакруціў галавой дзед Максім. Селянін разгледзіў змагаючыся, крыху гадумаву і выніў з-за пясчанага тапора.

— Рэтакі зі! (спасайце). Эр іст партізан! — зароў франц. Селянін ударыў тапаром, і вострас язэ глыбока ўвайшло ў галаву...

Камандзір замаўчаў, выняў бумагу з махоркай і пачаў вярцець папіросу.

— Таварыш камандзір, хутчэй працягвайце, — з пачуццём хвальзания загадарылі ўсе. Каго ж ён ударыў?

— А як вы думаеце? — запыталаў камандзір.

Першай хадзела выказаць свае думкі комсамолка Гала.

— Пачакай ты, кучараўся! Што я гэрт зібе мацу наразваліць? — пегабіў яе ўехваляўшы дзед Максім. — Я скажу так, як яно здрасцца ў жыцці. Бывае так, што родны бацька або родная маці, калі ёсьць за што, пакартою сваё дзіця, але яны-ж і пакаралі ѹго пабацькоўску. Таму і той, „пакрыўджаны“ селянін, павінен быў разумець, што ён быў пакараны родным бацькам і мацер'ю, — гэта значыць совецкай уладай. А на сваіх бацькоў німа чаро злавацца за такія спрэвы. Селянін павінен быў дапамагчы совецкаму партызану.

— Прэв'альц — падвердзіў камандзір. — Толькі дурань можа стаць на баку існада, які прышоў на ішчу зямлю, каб аграбляць, памоці і забіваць наших людзей.

— Значыць, селянін ударыў франца? — радасна падхвацілі ўсе.

— Пэўна, рассек яму ўсю галаву і цінгер заходзіцца сярод нас. Вось наш навічок — Сымон Іванавіч, а Мікола працягвае выконваць заданне, — раскрыў сваё „тайну“ камандзір.

— Няўмо! Ах, дружка наш... Партизаны па-сябройску падісколі Сымону руکі. Дзед Максім ад душы пачалаваў яго, паждолаў па плячы і палез у кішэнь за махоркай.

Першын, АНДРЭЙ К.
Рэдакцыйная калегія.